

ПАДАРОЖЖЫ, ПРЫГОДЫ, ПАЧУЦЦІ

«УСХОД—ЗАХАД»
«Беларусь 1», з 12 сакавіка



Гераіня доўгайграчай (48 серый у 2 сезонах) меладрамы сумеснай расійска-украінска-турэцкай вытворчасці — Таццяна, якой некалі сяброўка нагадала трывалы шлюб і чатырох дзяцей, у рэальнасці атрымала вельмі сумнеўнае шчасце: меркантильнага мужа і бяздзетнасць даўжынёй у дзесяць гадоў.

Аднойчы разам з мужам Таццяна едзе ў Стамбул, дзе трапляе на прыём да вядомага рэпрадукталагa Кемаля і ўжо праз некалькі тыдняў даведваецца, што зацжарыла. Але праблемы толькі пачынаюцца, бо жанчына разумее, што бацькам яе будучага дзіцяці можа быць зусім не законны муж — а ў яе каханага доктара, аказваецца, ужо ёсць нявеста і сваякі, якія катэгарычна супраць уваходжання ў сям’ю славянкі. Асабліва «разынка» серыяла ў тым, што, як сцвярджаюць яго аўтары, сюжэт заснаваны на рэальных падзеях інтэрнацыянальнага сямейнага шчасця.

«КАПІТАН»
«Беларусь 3», 15 сакавіка



Гэты гісторыка-прыгодніцкі фільм, які французскі рэжысёр Андрэ Юнебель зняў за некалькі гадоў да «Фантамаса», стаў адным з улюбёных у савецкіх гледачоў. Яго прафесійна дублявалі на рускай мове і мноства разоў паказвалі ў кіно і па тэлебачанні — шмат у чым дзякуючы абаянню галоўнага персанажа, героя-каханка Жана Марэ.

…1616 год. Сыну забітага караля Людовіку XIII усяго 15 гадоў, і ён яшчэ занадта юны для кіравання краінай. Таму каралева-маці Марыя Медзічы прызначае на пасаду першага міністра свайго палюбоўніка Канчыні, які таемна прагне сам захапіць трон і стаць уладаром Францыі. Міжволі ў інтрыгу аказваецца ўцягнутым малады шляхцічын Франсуа дэ Капестан, верны законнаму спадчынніку трона, які ўсімі сіламі спрабуе папярэдзіць будучага караля пра смяротную небяспеку, а паралельна знаходзіць выдатных сяброў і сапраўднае каханне…

«ЗАЛАТАЯ ЛІХАМАНКА»
«Культура», 18 сакавіка



Прыгодніцкая камедыя Чарлі Чапліна, якая выйшла на экраны амаль стагоддзе таму — у 1925-м, дагэтуль лічыцца адным з самых вядомых фільмаў Вялікага Нямога і адной з дзюжых найлепшых нямых камедый у гісторыі кіно.

Улюбёнец публікі, кволы і кранальны Маленькі валацуга, выпраўляецца насустрач новым прыгодам — на Аляску, на залатых капальнях якой спадзяецца разбагацець. У суровых снежных бурах герой сустракае такіх жа «паляўнічых» на золата, а таксама знаходзіць сваё вялікае каханне, дзеля якога маленькі чалавечак гатовы кінуць выклік абставінам, моцным кулакам і нечакана сапраўды стаць знакамітым і багатым…

Панядзелак, 12 сакавіка

1 Беларусь 1

6.00, 7.20, 8.15 «Добрай раніцы, Беларусь!»
7.00, 8.00 (з сурдаперакладам), **9.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 0.35** Навіны.
7.05, 8.05 Навіны эканомікі.
7.10, 8.10, 18.15, 0.15 «Зона Х». (16+).
9.10 «Галоўны эфір».
10.20, 12.10, 18.35, 19.20 **Серыял «Усход — Захад».** (16+).
12.45, 13.05, 15.25 **Меладрама «Маці і мачаха».** (16+).
15.15, 18.00 Навіны рэгіёна.
17.05 «Беларуская часінка».
21.00 «Панарама».
21.50 «Нашы».
22.10 **Серыял «След»** (16+).
23.55 «Арэна».
0.50 «Дзень спорту».
1.05 «Патруль 113. За кадрам». 1-я серыя.
1.20 **Кінапапая «Ціхі Дон»** (12+).

2 Беларусь 2

7.00 «Тэлераніца» (12+).
9.00, 18.35, 21.55 «Тэлебарометр».
9.30, 20.00 **Серыял «Зразумець. Дараваць»** (16+).
10.30 «Капейка ў капейку» (12+).
11.05 «Камень, нажніцы, папера» (16+).
11.45 «Спатканне з будучыняй». (16+).
12.45 «Свет наываварат». (16+).
13.45 М/с «Качыныя гісторыі» (0+).
15.00 Анімацыйны фільм «Гісторыя цацак» (0+).
16.25 **Маст. фільм «Ілюзія падману-2»** (12+).
19.15 «Суперлато».
21.00 «Спатканне з будучыняй». (16+).
22.00 «КЕНО».
22.05 «ЛавЛавСаг». (16+).
23.00 «Хадзі сюды і танцуй».
23.05 **Серыял «Каварныя пакаёўкі»** (16+).
0.00 «Сыграй мяне, калі зможаш» (12+).

ВТВ ВТБ

6.00, 13.00 Скетч-шоу «6 кадраў» (16+).
6.20 «Паспець за 24 гадзіны» (16+).
7.20, 4.20 М/ф «Тры каты». (0+)
7.40, 4.35 М/ф «Смяшарыкі». (0+)
8.00, 4.55 М/ф «Ліга watchcar». (0+)
8.30, 3.20 «Ералаш» (6+).
8.45 «Галерэя прыгажосці» (16+).
9.20, 1.50 **Серыял «Гэта каханне»** (16+).
10.20 Меладрама «Еш, маліся, кахай». (12+).
13.20, 2.40 **Серыял «Беглыя сваякі»** (16+).
15.00, 5.10 **Серыял «Ранеткі»** (12+).
16.00, 23.05 «Уральскія пельмені». (16+).
17.00 **Серыял «Каманда Б»** (16+).
18.10 «Уважаюны і шчаслівыя людзі» (16+).
20.00 «Супермамачка» (16+).
21.10 Баявік «Зыходны код». (12+).
0.00, 3.30 **Серыял «Выжыць пасля».** (16+).
1.00 **Серыял «Бязмоўны сведка».** (16+).

Культура

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Навіны культуры.
6.35 «Легенды сусветнага кіно». Генадзь Палока.
7.05 «Пешшу…» Масква пушкінская.
7.35, 20.05 «Правілы жыцця».
8.10 «Радня». Маст. фільм.
9.40, 13.35, 16.00 Сусветныя скарбы.
10.15, 18.00 «Назіральнік».
11.10, 0.10 XX стагоддзе. «Георгій Таўстаногоў. Жыць, думаць, адчуваць, кахаць…» Дак. фільм.
12.10 «Мы — грамацеі!»
12.55 «Белая студыя».
13.50 Чорныя дзіркі. Белыя плямы.
14.30 Біблейскі сюжэт.
15.10, 1.20 Гістарычныя канцэрты. Юрий Гуляёў.

3 Беларусь 3

7.00 «Дабрананак».
7.40 «Беларуская кухня». Заліўное з рыбы.
8.05, 12.00, 20.00 «Калейдаскоп». Навіны культуры.
8.20, 12.15 «Гэты дзень».
8.25 «Нацыянальны хіт-парад».
9.15, 16.05 «Апошні дзень». Таццяна Ліёзнава (12+).
10.00 «Навукаманія» (6+).
10.30 «Гарачыя дзянёчкі». Маст. фільм (12+).
12.20 «Славянскі базар у Віцебску — 2016».
13.20 «Легенды кіно». Наталля Гундарава (12+).
14.00, 22.20 «Крамлёўскія лейтэнанты». «Старэйшы сын. Помста Сталіну» (12+).
14.50, 21.05 «Сямнаццаць імгненнаў вясны». Маст. фільм. 1-я серыя (12+).
16.05 «Апошні дзень». Таццяна Ліёзнава (12+).
16.40 «Люблю і памятаю». Кампазітар, народны артыст СССР Яўген Глебаў.
17.25 «Пасля кірмашу». Камедыя (12+).
18.30 «Вячэра з прыдуркам». Камедыя (12+).
20.10 «Майстэрня. Гісторыя аднаго мастака». Лілія Нішчык.
20.40 «Калыханка» (0+).

5 Беларусь 5

6.30 Тэніс. Турнір WTA. Індыян-Уэлс.
8.30 Бятлон. Этап Кубка свету. Кантыялахці. Масстарт. Мужчыны.
9.20 Бятлон. Этап Кубка свету. Кантыялахці. Масстарт. Жанчыны.
10.15 Пра спорт. Вынікі тыдня.
11.00 Баскетбол. Адзіная ліга ВТБ. «Парма» (Перм) — «Цмокі-Мінск».
12.40 Бятлон. Этап Кубка свету. Кантыялахці. Змешаная этафета.
14.00 Футбол. Чэмпіятат Англіі. «Арсенал» — «Уотфард».
15.55 Хакей. КХЛ. Усходняя канфэрэнцыя. 1/4 фіналу. Шосты матч. «Авангард» (Омская вобл.) — «Салават Олаеў» (Уфа). (У перапынках — Спорт-цэнтр.)

16.20 «На гэтым тыдні… 100 гадоў таму. Нефрантавыя нататкі».
16.50 «Маквала Касрашвілі. Каханне і страсць ураўнаважанага чалавека». Дак. фільм.
17.35 Сустрэча на вяршыні. «Гульні розуму». Фільм першы.
19.00 Да 85-годдзя Барыса Месэрэра. «Маналог вольнага мастака». Фільм першы.
19.45 Галоўная роля.
20.30 «Добрай ночы, малыя!»
20.45 «Мільёны год». Дак. фільм.
21.35 «Саці. Нясумная класіка…»
22.20 «Дзікенсіяна». Серыял.
23.40 «Магістр гульні».
1.10 «Урубель». Дак. фільм.
2.30 «Песа для адмірала і актрысы, або Макароны па-флоцку». Дак. фільм.

Настальгія

6.00 «Шынок «13 крэслаў». 1968 год (12+).
7.00 «Што? Дзе? Калі?» Першы паўфінал 1982 года (12+).
8.10, 14.10 «Песня-85». (6+).
9.00 «Быў час». 2009 год (16+).
10.00 Тэлеспектакль «Залатая рыбка». 1986 год (12+).
11.30, 12.50, 13.25, 17.20, 19.05, 20.45, 21.40, 2.35, 3.40, 5.00, 5.40 Музыкальная настальгія (12+).
12.00 «Зямля — Паветра». Пётр Мамонаў. 2003 год (16+).
13.00 **Серыял «33 квадратныя метры. Дачныя гісторыі».** (16+).
15.00 Маст. фільм «Крадзёж». (16+).
18.00 «СевАлогія» з Севам Наўгародавым: «Аляксандр Гадуноў». 2005 год (18+).
19.30 Маст. фільм «Бабулі надвае казалі». (12+).
21.00, 3.00 «Мінулы час» (12+).
22.00 «Народжаныя ў СССР» (12+).
23.00 «Песня-80». 1-е аддзяленне (12+).
0.00 «Да і пасля…» з Уладзімірам Малчанавым. Год 1985. 2-я частка. 2010 год (16+).
1.00 «Ранішняя пошта». «Блытаніна». 1985 год (12+).
1.30 Маст. фільм «Варыянт «Амега». 5-я серыя. (16+).

18.25 Бятлон. Этап Кубка свету. Кантыялахці. Супермікс.
19.25 Хакей. Чэмпіятат Беларусі. 1/4 фіналу. Сёмы матч. (У перапынках — Спорт-цэнтр.)
21.35 Час футбола.
22.20 Футбол. Чэмпіятат Англіі. Агляд тура.
23.00 Футбол. Чэмпіятат Англіі. «Сток Сіці» — «Манчэстэр Сіці». (У перапынку — Спорт-цэнтр.)

АНТ

6.00, 6.30, 7.00 (з субцітрамі), **7.30, 8.00** (з субцітрамі), **8.30, 9.00** (з субцітрамі), **11.00, 13.00, 16.00, 18.00** (з субцітрамі), **20.30** Нашы навіны.
6.10, 7.10, 8.10 «Наша раніца».
9.10 Контурьы.
10.00 «Жыць здорава!» (12+).
11.10 «Модны прыгавор» (12+).
12.20 «Геніі і ліхадзеі» (12+).
13.10 «Адваротны адлік». «Беларусы на «Тытаніку». Выратавацца, але не вярнуцца!» (12+).
13.55 «Давай пажэнімся!» (16+).
14.55 «Мужчынскае/Жаночае» (16+).
16.20 «Легенды цырка».
16.55 «На самай справе» (16+).
18.20 «Удача ў прыдачу!» з «Ёўраопт».
19.05 «Няхай гавораць» (16+).
20.00 Час.
21.10 «Спартклуб» (12+).
21.40 «Наша жыццё».
22.45 **Серыял «Закаханыя жанчыны».** (16+).
0.40 Начныя навіны.

СТБ

6.00, 7.30, 10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30 «24 гадзіны».
6.10, 7.45 «Раніца. Студыя добрага настрою» (6+).
7.40, 20.10, 23.00 «СТБ-спорт».
8.30 «Тыдзень».
9.25 «Вялікае снеданне» (12+).
10.00 «Тыдзень спорту».
10.40 **«Вой, ма-мач-кі!» Серыял. Заключныя серыі** (12+).
13.50 «Іншая краіна».
14.35 Дакументальны праект (16+).

4.00 «Колба часу» (16+).
5.30 Маст. фільм «Матылёк». (12+).

EUROSPORT 1 EuroSport 1

3.30, 9.00, 14.00, 19.15, 23.00 Скачкі з трампліна. Кубак свету.
5.00 Веласпорт. Парыж — Ніца.
5.45, 15.00, 22.00, 2.30 Веласпорт. Цірэна — Адрыятыка.
7.15, 0.00 Снукер. Gibraltar Open. Фінал.
10.35, 18.30, 20.30, 2.05 Бятлон. Кубак свету.
11.30 Горныя лыжы. Кубак свету.
12.30 Канькабежны спорт. Чэмпіятат свету.
21.00 Лыжныя гонкі. Кубак свету.
1.50 Watts.

КИНОКОМЕДИЯ Кінакамедыя

1.15 Камедыя «Няхай жыве Францыя!» (16+).
3.05 Шоу «Камедыянты». (16+).
3.35 Меладрама «Спакуснік». (16+).
5.55 Меладрама «Спакуснік-2». (16+).
8.15 Камедыя «Пенелопа». (12+).
10.10 Меладрама «Каханне і іншыя абставіны». (16+).
12.10 Меладрама «Спатканне ўспляую». (16+).
14.00 Камедыя «Вялікі куш». (16+).
16.00 Камедыя «Мама дарагая!» (12+).
17.40 Камедыя «Дапамажыце стаць бацькам». (16+).
19.30 Баявік «Мой хлопец — кілер». (16+).
21.15 Камедыя «Хочаш ці не?» (16+).
22.55 Прыгоды «Даспехі Бога: у пошуках скарбаў». (12+).

ТВБЗ

6.00 М/ф (6+).
8.00 «10 самых» (16+).
8.30 «Доктар І…» (16+).
9.00, 19.00, 1.55 «Асколкі». Серыял (16+).

16.50 «Вялікі горад».
17.25 «Міншчына».
17.35 «Вадзіць па-руску» (16+).
17.50 «Энігма». **Серыял** (16+).
20.00 «Сталічныя падрабязнасці».
20.15 «Самыя шакіруючыя гіпотэзы» (16+).
21.05 «Загадкі чалавецтва» (16+).
21.55 «Глядзець усім!» (16+).
23.05 «Джокер». **Серыял** (16+).
0.40 Драма «Непрыстойная прапанова». (16+).

МІР

6.00 **Серыял «Двойное жыццё».** (12+).
7.45, 8.05 **Серыял «АСА»** (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Навіны (бягучы радок).
9.35, 10.05, 13.15 **Серыял «Пандора».** 1—4-я **серыі** (16+).
14.00, 3.00 «Справы сямейныя. Бітва за будучыню» (16+).
15.00 «Справы сямейныя. Новыя гісторыі» (16+).
16.15, 3.55 **Серыял «Вяртанне Мухтара-2»** (16+).
19.20 **Серыял «Краіна 03».** 1—3-я **серыі** (16+).
22.25, 0.10 Маст. фільм «**Выйсці замуж за генерала**» (16+).
0.50 Маст. фільм «**Блізня**» (12+).
3.55 **Серыял «Вяртанне Мухтара-2»** (16+).

БЕЛАРУСЬ РТР РТР—Беларусь

7.00 «Раніца Расіі».
10.55 Надвор'е на тыдзень.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Весткі.
11.40 «Пакой смеху». (16+).
12.30 Ток-шоу «Што адбываецца».
13.35 «Наша справа». (16+).
13.50, 16.50, 19.50, 23.00 Навіны — Беларусь.
14.35 «Пра самае галоўнае». Ток-шоу. (12+).
15.45 «60 хвілін». Ток-шоу.
17.35 «Лёс чалавека». (12+).
18.45 «Андрэй Малахаў. Прамы эфір». (16+).
20.40 **Серыял «Пагоня за мінулым».** (16+).
22.20, 23.10 **Серыял «Крутыя берагі».** (12+).

10.30, 3.35 «Судовыя страсці». Дак. серыял (16+).
12.10 «Асцярожна, махляры!» (16+).
12.45 «Без падману» (16+).
13.35 «Інтрыганкі». Маст. фільм (12+).
15.15 «Нераскрытыя тайны» (16+).
16.15 «Мой герой» (12+).
17.10 «Развітанне» (16+).
18.05 «Жыццё за айфон». Дак. фільм (12+).
21.00 «Ніка». Серыял (12+).
22.00 «Пагоня за густам» (16+).
23.00 «Уся праўда» (16+).
23.35 «Нябёсы, якія абрынуліся». Серыял (16+).
0.25 «Новы хлопец маёй мамы». Камедыя (12+).
5.05 «Часова даступны» (12+).

TV 1000 ТБ1000

6.10 Практычная магія (16+).
8.10 Асцярожна, дзверы зачыняюцца! (16+).
10.05 Эван Усёмагутны (12+).
12.00 Mamma mia! (16+).
14.10 Каспер (12+).
16.05 Арбіта 9 (16+).
17.55 Стальныя магноліі (12+).
20.10 Помні (Memento) (16+).
22.20 Яна яго абажае (16+).
0.20 Поўнымі грудзямі (16+).
2.15 Параноя (12+).
4.00 Целаахоўнік (16+).

ТВ1000 Рускае кіно

6.20 Жаніх (12+).
8.10 Блокбастар (12+).
9.50 Нявеста (16+).
11.40 Ня бойся, я з табой! (12+).
14.45 Ваўкі і авечкі бе-е-е-е-зразва-нае ператварэнне (6+).
16.20, 4.50 Пагоня за трыма зайцамі. (12+).
18.25 Аб чым маўчаць дзяўчаты (12+).
20.20 Цяжка быць мача.
22.20 Бывайце, доктар Фрэйд! (12+).

0.00 «Выбары-2018. Дэбаты з Уладзімірам Салаўёвым».
0.55 «Вечар з Уладзімірам Салаўёвым».

НТБ—Беларусь

5.55 «Астрапрагноз».
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сёння.
6.10, 7.10 «Дзелавае раніца НТБ». (12+).
7.50, 8.10 **Серыял «Мухтар. Новы след».** (16+).
8.50 **Серыял «Сужэнцы».** (16+).
9.45 «За гранню». (16+).
10.25 **Серыял «Вуліцы разбітых ліхтарыў».** (16+).
12.00, 7.10 «Чакай мяне». (12+).
13.30, 18.25 Агляд. Надзвычайнае здарэнне.
14.05 **Серыял «Курортная паліцыя».** (16+).
16.35 **Серыял «Берагавая ахова».** (16+).
19.45 **Серыял «Высокія стаўкі. Рэванш».** (16+).
21.25 **Серыял «Адваротны адлік».** (16+).
23.15 «Н3.by».
23.35 «Вынікі дня».
0.05 **Серыял «Бальзакаўскі ўзрост, або Усе мужыкі — сво…»** (16+).

3 мой 8 канал

7.00, 16.00, 19.35, 21.00, 23.55 «Надвор'е».
7.05 «Сябры дзядулі Марка» (0+).
7.30, 23.00 **Серыял «Камісар Рэкс»** (12+).
8.15 **Серыял «Амазонія»** (12+).
9.45, 19.40 **Серыял «Вецер, які малюе»** (12+).
11.00 Драма «Вікінг» (16+).
11.40 «Сад і агарод».
13.00 **Серыял «Палюбоўнікі пустыні»** (16+).
14.30 Меладрама «Заганныя сувяз